


§ 40. Вугляводы. Глюкоза

Арганічныя злучэнні, якія адносяцца да класа вугляводаў, шырока распаўсюджаны ў прыродзе. Яны змяшчаюцца ў жывых арганізмах. З многімі з іх мы часта сустракаемся ў паўсядзённым жыцці, гэта добра вядомыя ўсім цукроза (звычайны цукар), глюкоза, крухмал.

Састаў большасці вугляводаў адпавядае агульной формуле $C_n(H_2O)_m$. Канцэнтраваная серная кіслата, з'яўляючыся моцным водааднімаючым сродкам, здольна аднімаць воду ад малекул вугляводаў. Прывядзём схему рэакцыі, якая працякае, пры дзеянні канцэнтраванай сернай кіслаты на цукрозе:



Дадзеную рэакцыю можна правесці наступным чынам. У вузкую хімічную шклянку змяшчаюць 4–5 г цукровай пудры. Потым у шклянку дабаўляюць прыкладна 10 cm^3 канцэнтраванай сернай кіслаты і змесціва перамешваюць шклянкой палачкай. Праз кароткі час змесціва шклянкі цямнее, потым чарнее і ператвараецца ў «чорную змяю», якая выпаўзае са шклянкі. «Змяя» ўяўляе сабой вугаль, успенены парамі вады, якія вылучаюцца.

Нягледзячы на тое, што састаў многіх вугляводаў падпарадкоўваецца агульной формуле $C_n(H_2O)_m$ і яны асмальваюцца пры дзеянні моцных водааднімаючых сродкаў, вугляводы не з'яўляюцца гідратамі вугляроду, гэта значыць не з'яўляюцца злучэннямі вугляроду з вадой.

Разгледзім будову і ўласцівасці аднаго з прадстаўнікоў класа вугляводаў — **глюкозы**.

Глюкоза — бясколернае крышталічнае рэчыва, добра растваральнае ў вадзе, салодкае на смак. Малекулярная формула глюкозы — $C_6H_{12}O_6$. Формулу можна прадставіць як $C_6(H_2O)_6$, гэта значыць яна адпавядае агульной формуле $C_n(H_2O)_m$ пры $n = m = 6$.

Паспрабуем цяпер вызначыць, якія функцыянальныя групы змяшчаюцца ў малекуле глюкозы. Добрая растваральнасць глюкозы ў вадзе можа быць звязана з наяўнасцю ў малекуле гідраксільных груп (успомнім, што мнагаатамныя спірты этыленгліколь і гліцэрына неабмежавана змешваюцца з вадой). Праверым, ці ўступае глюкоза ў якасную рэакцыю на мнагаатамныя



Відэа 40.1.
Дэгідратацыя цукрозы


спірты. У прабірку нальём $1\text{--}2 \text{ см}^3$ раствору шчолачы, потым крыху раствору сульфату медзі(II). Пры гэтым выпадае блакітны асадак гідраксіду медзі(II):



Потым у прабірку з асадкам дававім водны раствор глюкозы. Пры гэтым гідраксід медзі(II) раствоараецца і ўтвараецца празрысты раствор васільковасіняга колеру. Растварэнне гідраксіду медзі(II) пры ўзаемадзеянні з глюкозай адбываецца з прычыны ўтварэння растварымага ў вадзе комплекснага злучэння, падобна таму, як гэта адбывалася ў выпадку гліцэрыны (відэа 25.1, с. 147). Дослед даказвае, што ў малекуле глюкозы маецца некалькі гідраксільных групп. Устаноўлена, што малекула глюкозы $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ змяшчае пяць гідраксільных групп. Тады шосты атам кіслароду ўваходзіць у састаў другой функцыянальнай группы. Можна меркаваць, што гэтай функцыянальнай группай з'яўляецца альдэгідная группа.

Праверым, ці ўступае глюкоза ў якасныя рэакцыі на альдэгідную группу. У прабірку змесцім $1\text{--}2 \text{ см}^3$ раствора глюкозы, потым дававім прыкладна столькі ж аміячнага раствора аксіду серабра і нагрэем сумесь. Праз некаторы час сценкі прабіркі пакрыюцца тонкім слоем серабра. Рэакцыя «сэрэбранага люстра» з'яўляецца якаснай рэакцыяй на альдэгідную группу, такім чынам у малекуле глюкозы маецца альдэгідная группа (відэа 30.1, с. 170).

Значыць, глюкоза з'яўляецца адначасова мнагаатамным спіртам і альдэгідам. Структурная формула глюкозы:




Прадстаўленая форма называецца лінейнай формай глюкозы. Устаноўлена, што ў водным растворы глюкозы, акрамя лінейнай формы, прысутнічаюць таксама цыклічныя формы глюкозы.

Цыклічныя формы глюкозы

Уласцівасць малекулы глюкозы замыкацца ў цыкл абумоўлена прысутнасцю ў ёй рэакцыйназдольных функцыянальных групп — гідраксільной

і альдэгіднай, здольных узаемадзейнічаць адна з адной. Мы ўжо ведаем, што для альдэгідаў характэрны рэакцыі далучэння па двайнай сувязі $C = O$. На схеме паказана, як такая рэакцыя працякае ў малекуле глюкозы:



Са схемы бачна, што з альдэгіднай группай узаемадзейнічае гідраксіл, злучаны з пятым атамам вугляроду. Пры гэтым π -сувязь паміж атамамі вугляроду і кіслароду альдэгіднай группы разрываецца, да атама вугляроду далучаецца атам кіслароду гідраксільнай группы, утвораючы цыкл, які складаецца з шасці атамаў (пяці атамаў вугляроду і аднаго атама кіслароду). Да атама кіслароду альдэгіднай группы далучаецца атам вадароду гідраксільнай группы. У выніку ўтвораецца цыклічная форма глюкозы.


У цыклічнай форме глюкозы, як і ў лінейнай форме, маецца пяць гідраксільных групп. У той жа час у цыклічнай форме глюкозы няма альдэгіднай группы.

Працэс цыклізацыі абараачальны. Таму ў водным растворы глюкозы адначасова змяшчаюцца і лінейная, і цыклічныя формы.

Прыведзеная схема цыклізацыі глюкозы наглядна паказвае, за кошт узаемадзеяння якіх атамаў малекулы адбываецца ўтварэнне цыклу. Разгледзім цяпер прасторавае размяшчэнне атамаў у цыклічнай форме глюкозы. Для гэтага прадставім працэс унутрымалекулярнай цыклізацыі больш дэтальна.

За кошт вярчэння вакол адзінарных сувязей $C—C$ вугляродны ланцуг лінейнай формы глюкозы можа прымаць розныя прасторавыя формы


(§ 7, лабараторны дослед 1, с. 43). У адной з такіх форм гідраксільная група пятага атама вугляроду аказваецца просторава збліжанай з альдэгіднай группай:



Мал. 40.1. Схема ўнутрымалекулярнай цыклізацыі глюкозы

Са схемы відаець, што цыклізацыя можа адбыцца або ў момант, калі атам кіслароду альдэгіднай групы знаходзіцца ўнізе, або ў момант, калі за кошт вярчэння вакол сувязі C₁ — C₂ альдэгідная група развернецца на 180° і атам кіслароду альдэгіднай групы апынецца ўверсе. У залежнасці ад гэтага пры цыклізацыі глюкозы могуць утварыцца дзве цыклічныя формы (α - і β), якія адрозніваюцца паміж сабой просторавым размяшчэннем гідраксільной групы ў першага атама вугляроду. У цыклічнай α -форме гэта гідраксільная група знаходзіцца пад цыклам, а ў цыклічнай β -форме — над цыклам (мал. 40.1). Просторавае размяшчэнне астатніх замяшчальнікаў адносна цыкла ў α - і β -формах глюкозы адноўлькавае.

Так, група $\text{—CH}_2\text{OH}$ каля пятага атама вугляроду размяшчаецца над цыклам, гідраксільная група чаўвёртага атама вугляроду — пад цыклам, гідраксільная група трэцяга — над цыклам, другога — пад цыклам:



Мал. 40.2. Чаргаванне становішча замяшчальнікаў адносна цыкла ў малекуле α -глюкозы

Такім чынам, у цыклічных формах глюкозы ў атамаў вугляроду з нумарамі 2–5 становішчы замяшчальнікаў адносна цыкла чаргующа (мал. 40.2).

Паколькі працэс цыклізацыі глюкозы абарачальны, то ў водным растворы глюкозы адначасова прысутнічаюць лінейная і цыклічныя α - і β -формы. Пры гэтым прыкладна 65 % малекул глюкозы знаходзіцца ў β -форме, 34 % — у α -форме і менш за 1 % — у лінейнай форме. Паміж рознымі формамі глюкозы ў растворы існуе дынамічная раўнавага, гэта значыць пастаянна адбываецца ўтварэнне і раскрыццё цыклаў (мал. 40.1).

Цікава ведаць

Рэакцыя «срэбнага люстра» можа быць выкарыстана для вырабу навагодніх ёлачных цацак. Для гэтага ў шклянную загатоўку цацкі заліваюць сумесь аміячнага раствору аксіду серабра і глюкозы, потым загатоўку награваюць. Калі награванню падвяргаўся адзін бок загатоўкі, пасярэбанай аказвалася адпаведная частка цацкі, пры награванні з усіх бакоў уся цацка аказвалася пасярэбанай (мал. 40.3). Зараз гэта тэхналогія выкарыстоўваецца рэдка.



Мал. 40.3. Старыя пасярэбраныя ёлачныя цацкі

Глюкоза з'яўляеца прастатаўніком класа вугляводаў.

Малекулярная формула глюкозы $C_6H_{12}O_6$.

Глюкоза можа існаваць у лінейнай і цыклічнай формах. У водным растворы глюкозы адначасова прысутнічаюць лінейная і цыклічныя α - і β -формы. Паміж рознымі формамі глюкозы ў растворы існуе дынамічная раўнавага, гэта значыць пастаянна адбываеца ўтварэнне і раскрыцё цыклаў.

У лінейнай форме глюкозы маецца адна альдэгідная і пяць гідраксільных групп. Таму глюкоза ўступае ў якасныя рэакцыі на альдэгіды («сярэбранага люстра») і мнагаатамныя спірты (утварэнне раствору вясількова-сіняга колеру з гідраксідам медзі(II)).

Пытанні і заданні

1. Якія вядомыя вам арганічныя злучэнні адносяцца да класа вугляводаў?
2. Напішице малекулярную і структурныя формулы глюкозы. Якія функцыянальныя группы маюцца ў малекуле глюкозы?
3. Маноза з'яўляеца прасторавым ізамерам глюкозы. Малекула манозы адрозніваеца ад малекулы глюкозы прасторавым размяшчэннем гідраксільных груп. Ў другога атама вугляроду. Прывядзіце цыклічныя формы манозы. Улічыце, што, падобна глюкозе, маноза можа існаваць у α - і β -формах.
4. Апішице эксперыменты, якія можна правесці, каб даказаць, якія функцыянальныя группы змяшчаюцца ў малекуле глюкозы.

§ 41. Хімічныя ўласцівасці глюкозы

У малекуле глюкозы маюцца альдэгідная і гідраксільныя группы, таму для яе харктэрны хімічныя ўласцівасці як альдэгідаў, так і мнагаатамных спіртоў.

Спачатку разгледзім рэакцыі з удзелам альдэгіднай группы малекулы глюкозы. Паколькі альдэгідная группа маеца толькі ў лінейнай форме глюкозы, ва ўраўненнях рэакцыі будзем запісваць формулу глюкозы ў лінейнай форме.